

БЕЛАРУСЬ НА СТАРАЖЫТНЫХ КАРТАХ

ТАПАГРАФІЧНАЯ КАРТА ЗАХОДНЯЙ РАСІІ (БЕЛАРУСІ). 1866 — 1912.
“Грохвярстоўка”. М 1:126000

ПУХАВІЧЫ І ВАКОЛІЦЫ

Стараражытная зямля крываючоу, на якой размешчана мястачка Пухавічы і іншыя населеныя пункты ў яго ваколідах, у мінульым была даволі глухім кутком беларускага Палесся. Адчувальныя змены ў краі адбыліся пасля штучнага асушэння балот, праведзенага ў XIX ст., у выніку чаго яны ператварыліся ў вельмі ўрадлівую ворныя землі і выдатныя сенажаціі. Не меншы ўтлыму на жыццё ў гэтай мясцовасці аказала будаўніцтва Лібава-Роменскай чыгункі ў канцы XIX ст. (з мэтай перапраўкі земляробчых грузаў да Балтыйскага мора), якам перасякla тэррыторыю з паўночнага заходу на паўднёвый ўсход. Менавіта паблізу чыгункі знаходзілася большасць населеных пунктаў, некаторыя сталі даволі значымі станцыямі, дзе грузілася вялікая колькасць лесаматэрыялаў і збожжа. Перапраўляліся яны, а таксама іншыя прадметы гандлю, не толькі па чыгунцы, але і па рэках, што працякаюць ў гэтым краі. Гэта Свіслач і яе прытокі Цітаўка і Талька. Яны не былі суднаходнымі, аднак грузы сплаўляліся на плытках і лодках. Насельніцтва займалася земляробствам, ляснымі промысламі, гандлем.

АРЭШКАВІЧЫ (Орешковичи, *Ożeszczowice*) — вёска Ігуменскага павета Мінскай губерні на левым беразе Свіслачы пры ўпадзенні ў неё Талькі, мясцовасць нізінна і глухая. Пад такой жа назіўкай у Ігуменскім павеце тры фальваркі.

БАРАВАЯ СЛАБАДА (Боровая Слобода, *Sloboda Borowa*) — вёска Ігуменскага павета Мінскай губерні на рацэ Цітаўка, 102 двары, 672 жыхары, капліца.


БЕРЛЕЖ (Берлеж, *Berlęz*) — вёска на рацэ Свіслоч на глухій палескай мясцовасці Ігуменскага павета Мінскай губерні. Ад вёскі па рацэ на лодках перавозілі дэгаць і смалу, а на малых плытках — будаўнічы лес да мястачка Свіслач.

БЛОНЬ (Блонь, *Błonj*) — мястачка Ігуменскага павета Мінскай губерні на рацэ Цітаўка на 39-вяростовай паштовай дарозе ў павятовы горад Ігумен, 86 двароў, 776 жыхароў, праваслаўная Троіцкая царква, пабудаваная ў 1821 годзе, касцёл, узвядзены ў 1747 годзе, школа, кірмашы на Сёмуху і 8 верасня, вадзяныя млыны. З мястачкам звязаны ўспаміны пра папулярнага ў XVIII ст. у Польшчы павета і вядомага

езуіту Юзафа Бака, які ўладкаваў тут у 1745 годзе езуіцкую разіданцу і місію. На начатку другой паловы XIX ст. Блонь належала Асоўскім, у 1863 годзе дэвяржавай была накладзена забарона на яе карыстанне, у 1868 годзе перайшла да Бонч-Асмалоўскіх.

БЛУЖА (Блужа, *Bluże*) — вёска Ігуменскага павета Мінскай губерні і станцыя Лібава-Роменскай чыгункі. Назва паходзіць ад слова “блудзіц”, і гэта невыпадкова, бо знаходзілася яна ў самым глухім месцы Ігуменскага павета. Пасля асушэння балот атрымаліся вельмі ўрадлівыя ворныя землі і выдатныя сенажаціі. У блужскіх балотах бэрэ пачатак рака Талька, прыток Свіслачы. Вёска належала Завадскім, затым перайшла Свентаржыцкім. Сяляне драпі ліпаве лыка, плялі з яго лапці і рагожкі. Яны былі прадметам гандлю не толькі ў краі, але прац Стобубы па Нёмане дастаўляліся нават у Польшчу. Гандлявалі імі яўрэі.

ДАЙНОВА (Дайнова, *Dajnowa*) — вёска Ігуменскага павета Мінскай губерні на правым беразе Цітаўкі, 576 жыхароў. Належала Буржынскім, затым Ратынскім, пасля — Крупскім.



Зямля ўрадлівая. Выдатныя сенажаці.

МАР'ІНА ГОРКА (Марьина Горка, Maryiná Góra) — вёска Ігуменскага павета і станцыі Лібава-Роменскай чыгункі. 2 праваслаўныя царквы, земская і сельскагаспадарчая школа з узорнай фермай, паштовая станцыя. На чыгуначнай станцыі грузілі да мільёнаў пудоў лясных і частково хлебных грузаў. Вёска спачатку належала Буржынскім, затым перайшла да Ратынскіх, пасля — да Крупскіх. У 1863 годзе стала ўласнасцю міністра Макава. Пра Мар'іну Горку захавалася шмат паданій, якія адносяцца да XVI ст. і звязаны са з'дзеленiem тут на гары юдадзейнай іконы прасвятой Дзевы Марыі, у гонар чаго была пабудавана царква. Гэта і дало назыву вёсы. Паводле другога падання, на гары была пабудавана капліца адным цяжка хворым мясцовым жыхаром па волі Божай Маці, якую ён убачыў у сне, і яму было пасланы выкладарэлленне. Ніверуючыя людзі некалькі разоў знишчалі капліцу, але ікона кожны раз заставалася непашкоджанай, што яшча больш умацоўвала веру праваслаўных людзей. У час унії капліца была ўласнасцю вуніяцкага духавенства, а пасля скасавання вуніі вярнулася да праваслаўя, і да яе стала сіркакацца вялікая колькасць людзей. Богаслужэнне ў ёй адбывалася кожную нядзелю, калі надыходзіў маладзік ("маладзікову нядзелю"). Пасля знишчэння кагліцы напалеонаўскай гвардыйскай у 1812 годзе праз два гады на яе месцы была ўзвядзена новая царква, і з гэтай пары яна стала вядомай не толькі за ўездзе, але і за ўсёй Мінскай губерні.

ПАДБЛОНЬ (Подблонь, Podblój) —
фальварак Ігуменскага павета Мінскай губерні.
Вадзяны мыны, пішэйны дом, кожны месяц
кірмаш. Належала Буржынскім, затым Ра-
тынскім, пасая — Коўтускім.

ПУХАВІЧЫ (Пуховичи, Puchowicze) — мястечка Ігуменскага павета Мінскай губерні на рацэ Свіслач пры ўпадзенні ў яе Цітаўкі. 73 двары, 860 жыхароў, валасная ўправа, праваслаўная царква, пабудаваная ў 1841 годзе, 3 сінагогі, кірмашы, базары, 2 бровары, 26 лавак, калі мястечка паромны перарадзіва. У канцы XVIII —

пачатку XIX ст. Пухавічы належалі Суліструйским, затым Фрыберсам і Эсткам, пасля их частка маєнтків перайшла Вальковічам. У мястачку жылі пераважна лўра, якія займаліся дробязным гандлем. Навакольныя сялінне выраблялі калесы, сані, рагошки з ліпавага лыка, а таксама розныя гаспадарчыя прылады з ясени, дуба, асіны. На працягу года ў мястачку праводзяліся 4 кірмашы: 2 лютага, 9 мая, 6 снежня і ў 10-ю нядзелю пасля Вялікадня. Галоўным предметам гандлю была жывёла і лясныя вырабы.

СЛАБОДКА (Слободка, Slobódka) — вёска Ігуменскага павета Мінскай губерні. На рацэ Цітаўка, 21 двор, 171 жыхар, праваслаўная царква. Слабодка — даволі распаўсюджаная назва населеных пунктаў у Беларусі. Толькі ў Ігуменскім паведзце іх было больш 10.

ТАЛЬКА (Tалька, Talka) — вёска Ігуменскага павета Мінскай губерні і станцыя Лібава-Роменскай чыгункі, чыцір'ятая па ліку ад Минска паміж Мар'янай Горкай і Вярэйчамі, на рацэ з такою жа назавай. На станцыі грузілася звыш 700 тыс. пудоў лясных грузаў.

ТУРЫН (Турнін, Тигул) — вёска і фальварак Ігуменскага павета Мінскай губерні на рацэ Свіслоч. Фальварак належыў Сулястроўскім, затым Эсткам. У мэйнтку кала 900 дзесяцін добра апрацаванай зямлі, сенакосы, млыны. Гэта адзін з лепшых фальваракў у павеце.

УСОХІ (*Усохи, Usochi*) — вёска Ігуменскага павета Мінскай губерні, шляхецкі акаладак, уласнасць шляхцічаў Быкоўскіх, Падскібовіччаў, Кунцэвіччаў, Паланевіччаў.

Талька — правы прыгток Свіслачы, бярэ пачатак каля вёскі Блужа, даўжыня каля 23 вёост.

Цітаўка — прыготк Свіслачы, бярэ пачатак у цітаўскіх і бусакоўскіх балотах, плыве міма вёсак Навасёлкі, Блонь і за апошнім, праз 4 вярсты, пад м. Пухавічы ўпадае ў Свіслоч.